

**Белорусский государственный университет
Экономический факультет
Кафедра теоретической и институциональной экономики**

**Аннотация к дипломной работе
«Банки и общество: соотношение экономических интересов»**

**Дашкевич Марья Владимировна,
научный руководитель: Хвесеня Наталья Павловна**

2014 г.

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 66 страниц, 7 рисунков, 2 таблицы, 1 приложение, 55 использованных источников.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС, БАНК, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, ОБЩЕСТВО, ДОВЕРИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ

Объект исследования – экономические интересы банков и общества как причины их деятельности.

Предмет исследования – соотношение экономических интересов банков и общества.

Цель исследования – выявить проблемы баланса экономических интересов и сформулировать возможные варианты их решения.

Методы исследования: абстрактно-логический, конкретно-исторический, статистический метод, анкетирование.

Дипломная работа посвящена аспектам взаимодействия населения страны и ее банковской системы. Рассматриваются причины и процесс взаимодействия, а также его регулирование со стороны государства и наднациональных организаций. Выявляется общественное мнение населения о роли банков в жизни и о банковской системе в целом.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

У дыпломную работу ўваходзяць 66 ст., 7 малюнкаў, 2 табліцы, 55 крыніц, 1 дадатак.

ЭКАНАМІЧНЫ ІНТАРЭС, БАНК, БАНКАЎСКАЯ СІСТЭМА, ГРАМАДСТВА, ДАВЕР, УЗАЕМАДЗЕЯННЕ, РЭГУЛЯВАННЕ

Аб'ект даследавання – эканамічныя інтарэсы банкаў і грамадства як прычыны іх дзейнасці.

Прадмет даследавання – суадносіны эканамічных інтарэсаў банкаў і грамадства.

Мэта даследавання – выяўленне праблем балансу эканамічных інтарэсаў і фармуляванне магчымых варыянтаў іх вырашэння.

Метады даследавання: абстрактна-лагічны, канкрэтна-гістарычны, статыстычны метады, анкетаваанне.

Дыпломная работа прысвечана аспектам узаемадзеяння насельніцтва краіны і яе банкаўскай сістэмы. Разглядаюцца прычыны і працэс ўзаемадзеяння, а таксама яго рэгуляванне з боку дзяржавы і наднацыянальных арганізацый. Выяўляецца грамадскае меркаванне насельніцтва аб ролі банкаў у жыцці і аб банкаўскай сістэме ўвогуле.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

ABSTRACT

Thesis: 66p., 7 fig., 2 tables, 55 sources, 1 attachment.

ECONOMIC INTEREST, BANK, BANKING SYSTEM, SOCIETY, TRUST,
INTERACTION, REGULATION

The object of research is the economic interest of banks and society as the reasons for their activities.

The subject of research is the balance of economic interest of banks and society.

The aim of research is to reveal the problems of balance of economic interest and to formulate the possible ways out of them.

The methods that are used: abstract-logical, concrete historical approach, statistical, survey.

Diploma paper is dedicated to the aspects of interaction of the nation and the banking system. The reasons for interaction, the process of it, as well as its state and supranational regulation are considered. The public opinion of the role of banks in their lives and of banking system in general are revealed.

The author confirms that the given design-analytical material correctly and evenly reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical, methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other sources, are referred to its authors.